



ЗАТВЕРДЖАЮ
Директор ДУА «Ванелевіцкая
сярэдняя школа»

Т.А.Дубовік
2025г.

План (цыклаграма) работы
Дзяржаўнай установы адукацыі «Ванелевіцкая сярэдняя школа»
у шосты школьны дзень (на 2 паўгоддзе навучальнага года)

ЦЫКЛАГРАМА РАБОТЫ				
1 тыдзень месяца	Дзень грамадзянскага і патрыятычнага, духоўна-маральнага выхавання			
2 тыдзень месяца	Дзень прапаганды здаровага ладу жыцця			
3 тыдзень месяца	Дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі			
4 тыдзень месяца	Дзень узаемадзеяння з сям'ей			
5 тыдзень	Мерапрыемствы іншага накірунку			
ПЛАН РАБОТЫ				
№ п/п	Час правядзення	Месца правядзення	Мерапрыемства	Адказны настаўнік
1	8.00-10.00	Кабінет хіміі	Кансультацыі педагога сацыяльнага (згодна плана)	Дамарад Н.У.
2	9.00 – 11.00, 12.00 –13.00	Кабінеты згодна з планам	Кансультацыі настаўнікаў для вучняў і іх законных прадстаўнікоў (згодна графіка)	Настаўнікі-прадметнікі
3	9.00-10.00, 10.00-11.00		Факультатыўныя, індывідуальныя заняткі	
4	11.00-11.45		Агульнашкольныя мерапрыемствы (згодна плана)	
5	18.00 –19.40	Спартыўная зала	Аб'яднанне па інтарэсам «Скураны мяч»	Ляневіч В.К.